

Спецыяльнасці, прафілізацыі, коды груп

Код	Спецыяльнасць	Прафілізацыя	Код групы	Форма атрымання адукацыі	Кафедра
1-23 80 07	Паліталогія	Эканамічная паліталогія: аналіз і прагназаванне палітычных працэсаў	ДУП-1	дзённая	Паліталогіі
1-24 80 01	Юрыспрудэнцыя	Правое забеспячэнне гаспадарчай дзейнасці	ДУЮ-1	дзённая	Грамадзянска-прававых дысцыплін
		Правое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці	ДУЮ-2	дзённая	Міжнароднага эканамічнага права
1-25 80 01	Эканоміка	Аналітычная эканоміка і эканамічная палітыка	ДУЭ-1	дзённая	Эканамічнай тэорыі, эканамічнай палітыкі
		Дзяржаўнае рэгуляванне нацыянальнай і рэгіянальнай эканомікі	ДУЭ-2	дзённая	Нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання
		"Зялёная" эканоміка і кіраванне рэсурсазберагальнай дзейнасцю	ДУЭ-3	дзённая	Эканомікі прыродакарыстання
		Эканоміка і кіраванне бізнес-працэсамі ў харчовых сістэмах	ДУЭ-7	дзённая	Эканомікі і кіравання прадпрыемствамі АПК
		Эканоміка і кіраванне турыстычнымі комплексамі і тэрыторыямі	ДУЭ-8	дзённая	Эканомікі і кіравання турыстычнай індустрыяй
		Эканамічная інфарматыка	ЗУЭ-11	завочная	Эканамічнай інфарматыкі
		Эканамічнае і антыманапольнае рэгуляванне	ЗУЭ-12	завочная	Эканомікі гандлю і паслуг
1-25 80 02	Сусветная эканоміка	Міжнародны бізнэс	ДУЗ-1	дзённая	Міжнароднага бізнесу
			ЗУЗ-1	завочная	
		Міжнародная эканоміка і камерцыйная дыпламатыя (на рускай мове)	ДУЗ-2	дзённая	Сусветнай эканомікі
		Міжнародная эканоміка і камерцыйная	ДУА-1	дзённая	

Код	Спецыяльнасць	Прафілізацыя	Код групы	Форма атрымання адукацыі	Кафедра
		дыпламатыя (на англійскай мове)			
1-25 80 03	Фінансы, падаткаабкладанне і крэдыт	Падатковае кансультаванне і ацэнка бізнесу	ДУК-1	дзённая	Падаткаў і падаткаабкладання
			ЗУК-1	завочная	
		Банкаўскі бізнес	ДУК-3	дзённая	Банкаўскай справы
			ЗУК-3	завочная	
		Міжнародныя фінансы і інвестыцыі	ДУК-4	дзённая	Фінансаў
			ЗУК-4	завочная	
Банкі і некредитныя фінансавыя арганізацыі на фінансавым рынку	ДУК-5	дзённая	Грашовага звароту, крэдыту і фондавага рынку		
	ЗУК-5	завочная			
1-25 80 05	Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт	Бухгалтарскі ўлік і аналіз у сістэме эфектыўнага кіравання бізнесам	ДУУ-1	дзённая	Бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў прамысловасці
		Ўлік і справаздачнасць у кантэксце міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці	ЗУУ-3	завочная	Бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў галінах народнай гаспадаркі
		Міжнародны бухгалтарскі ўлік (на англійскай мове)	ДУА-2	дзённая	
1-25 80 09	Камерцыя	Камерцыя на спажывецкім рынку	ДУГ-1	дзённая	Кафедра эканомікі гандлю і паслуг
		Камерцыя на знешнім рынку	ДУГ-2	дзённая	Камерцыйнай дзейнасці і рынку нерухомасці
1-26 80 03	Бізнес-адміністраванне	Без прафілізацыі	ЗУБ-1	завочная	Эканомікі і кіравання, Міжнароднага бізнесу
		Бізнес-адміністраванне (на англійскай мове)	ДУА-3	дзённая	Эканомікі і кіравання
1-26 80 05	Маркетынг	Маркетынг ў бізнэсе	ДУМ-1	дзённая	Маркетынгу

Код	Спецыяльнасць	Прафілізацыя	Код групы	Форма атрымання адукацыі	Кафедра
		Падзейны маркетынг (на англійскай мове)	ДУА-4	дзённая	Міжкультурнай эканамічнай камунікацыі

